

СВЯТА ВЕРЫ Ў ПЕРАМОГУ ДАБРА

Праваслаўным хрысціянам Беларусі

Дарагія суайчыннікі!

Віншую вас з Раствам Хрыстовым.

Гэта свята аб'ядноўвае мільёны хрысціян у іх самых светлых і чыстых думках. Абуджае ў сэрцах найлепшыя пачуцці — любоў да бліжняга, міласэрнасць, веру ў перамогу добра. Умацоўвае сямейныя сувязі і згоду ў грамадстве.

Няхай характава калядных дзён падорыць вам радасць зносін з блізкімі, надасць духоўных сіл у высакародных памкненнях і пачыненнях у імя людзей, роднай Беларусі і міру на Зямлі.

Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і душэўнай цеплыні.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

5

СТУДЗЕНЯ 2019 г.

СУБОТА


№ 3 (28870)

Нараджэнне Святла

ЛІЧБА ДНЯ

**1 мільён
670 тысяч тон
нафты**

здабыта ў краіне за 2018 год — гэта самы высокі паказчык за апошнія сем гадоў, паведаміла прэс-служба ВА «Беларуснафта». 3 новых свідравін здабылі 94,4 тысячы тон — найлепшы вынік за апошнія 23 гады. Летась выканана самая маштабная праграма па бурэнні, праведзена самая вялікая колькасць аперацый па гідраарызы пласта. Уведзена ў эксплуатацыю 40 новых свідравін — максімум апошніх 30 гадоў. Нафты павышанай якасці (лёгкай нафты) здадзена 311 тысяч тон — найлепшы вынік з 2008 года.



Фота Алегія КЛЕШЧУКА

Пасланне да Раства Хрыстовага Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, архіпастырам, пастырам, манахам і ўсім верным дзецям Беларускай Праваслаўнай Царквы

Царства Тваё, Хрысце
Божа, — Царства ўсіх вякоў,
І Валадарства Тваё
ва ўсякім родзе і родзе.

Ты ўцялесніўся
ад Духа Святога
і ад Вечнадзевы Марыі
ўчалавечыўся.

Святло нам запаліла,
Хрысце Божа, Тваё прышэсце.
Святло ад Святла,

Айцоўскае ззянне,
усё стварэнне азарыў Ты;
усё, што дыхае, хваліць Цябе.
Вобраз славы Айца,
Існы, і спрадвеку Існы,
Які зазвяў ад Дзевы,
памілуй нас!

Сціхіра навячэр'я
Раства Хрыстовага.

Узлюбленыя ў Госпадзе Прасвяшчэнныя архіпастыры, пачэсныя прасвітары і дыяканы, богалюбівыя інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры! Сардэчна віншую вас з вялікім светаспасіцельным святкам Раства Хрыстовага і малітоўна жадаю ўсім нам, усыноўленым Госпадам і сябрам Хрыстовым (Ін. 15, 15), духоўнай радасці ў здзяйсненні сённяшняга свята веры! Зноў гучаць ва ўсіх нашых храмах радасныя словы: «Хрыстос нараджаецца, слаўце! Хрыстос з нябёсаў, сустракайце!»



Надышоў той дзень, калі мы зноў чуем словы зладжанага хору Ангельскіх сіл і роду чалавечага, які ўслаўляе Таго, Чыя любоў да Сваіго стварэння бяскрайняя, бязмежная: «Слава ў вышніх Богу і на зямлі мір, у людзях добрая воля!» (Лк. 2, 13—14). На нашу зямлю пажадаў сысці Сам Господзь. Тварэц, прыпадобніўшыся да стварэння, прыняўшы прыроду чалавечую, зазнаўшы знявагу і смерць на крыжы, уваскрэснуўшы з мёртвых, прынёс чалавечаму роду спасенне ад улады граху і дывала. Хрыстос дараваў кожнаму чалавеку, які паверыў у Яго і рушыў за Ім, магчымаць праабражэння паўшай чалавечай прыроды, каб ад тлення

ўзвесці да нятлення, ад смерці — да неўміручасці, ад зямлі — на неба: каб «кожны, хто веруе ў Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае» (Ін. 3, 16).

Благадатная, светлая і ціхая радасць напаўняе нашы сэрцы ў гэтую калядную ноч, таму што Сам «Бог явіў Сябе ў плоці» (1 Цім. 3, 16), каб знішчыць зло, грэх і смерць! Праз нараджэнне па плоці ад Духа Святога і Прачыстай Дзевы Марыі, праз Яго ўцялесненне чалавек, які прыходзіць у свет, атрымлівае бяскрайні дар — Божую любоў і магчымаць прасвятлення Святлом Ісціны (Ін. 1, 9). Спасіцель звяртаецца да ўсіх, хто любіць Яго, з такімі словамі: «Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку» (Мф. 28, 20).

Ад гэтага часу з намі — Бог, мы бачым Яго Прачысты вобраз, чуем Яго дзівосныя словы, запісаныя ў Святым Евангеллі, у пасланнях Яго вучняў — апосталаў, звернутыя да свету і да кожнага чалавек. Сын Божы — Господзь Ісус Хрыстос праз Сваіх апосталаў даў нам найвялікшы дар — Святую Царкву. Менавіта яна заклікана кіраваць справай нашага спасення, у ёй мы ўдзельнічаем у царкоўных Таінствах, у здзяйсненні Бяскроўнай Ахвяры і спахвыаем Цела і Кроў Хрыстовы. У смутку і спакусах Хрыстос Спасіцель умацоўвае

нас, асвячае благадаццю Сваёю ўсю нашу сутнасць, ачышчае ад усялякага бруду, супакойвае і дае жыццё. Господзь чакае кожнага з нас: «Вось, стаю ля дзвярэй і стукваю: і калі хто пачуе голас Мой і адчыніць дзверы, то Я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім» (Адкр. 3, 20).

Господзь стуквае ў наша сэрца ў любым узросце і ў любым месцы, сярод любога народа. Стуквае Сваёю благадаццю, звяртаючыся да нас пранікнёнымі словамі, ціха, лагодна і з любоўю: «Сыне, дай Мне сваё сэрца» (Прытч. 23, 26)... Госпаду нічога ад нас не патрэбна, Ён шукае толькі нашай любові ў адказ.

Нараджаючыся на зямлі, Хрыстос Спасіцель гатовы нарадзіцца ў сэрцы кожнага, хто створыць у сваім сэрцы месца, у якім няма зла і граху, у якім пануе сапраўдная хрысціянская любоў. Захоўваючы вернасць Спасіцелю і заснаванай Ім Царкве, выконваючы Хрыстовыя заповедзі, чалавек заўсёды знаходзіцца з Богам, бо калі мы будзем нястомна ачышчаць сэрца, клопцячыся пра «адно патрэбнае» (гл. Лк. 10, 42), намаганні нашы не застануцца марнымі; Господзь усё ведае: «Па тым пазнаюць усе, што вы Мае вучні, калі любоў будзеце мець паміж сабою» (Ін. 13, 34—35).

СТАР. 4



КОРАТКА

● Часцінкі мошчаў святой Цэцыліі, рымскай пакутніцы III стагоддзя, і іншых святых выявілі ў касцёле Маці Божай Шкаплернай у Мядзеле пры кляштары кармелітаў.



● Лясгасы Беларусі рэалізавалі амаль 160 тысяч навагодніх дрэў з 20 да 31 снежня.

● Нацыянальны аэрапорт Мінск заняў першае месца па пунктуальнасці палётаў у рэйтынгу ОАГ сярод усіх аэрапортаў свету ў катэгорыі «Аэрапорт з колькасцю абслужаных пасажыраў ад 2,5 мільёна да 5 мільёнаў у год».

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008